




Bq 251723







ba 251723

15  
КАЗІМІР СВАЯК.

16 24843  
**Чарку дай, Браце...**

(Апавяданье вершам).

Бел. адлік.

120



100  
209  
Выдавецства „Сялянскай Нівы“.  
Вільня — — — — 1926.

ЛІНБ АН УРСР  
Відділ соціник та  
резервних фондів  
19 р.

0220-0

Беларуская Друкарня ім. Францішка Скарыны.

Ба 251723

1. ВЯСНА.

Чарку дай, Браце; — гэты раз нап'юся,  
Каб пазабыці ўспамін ядавіты...

Хочаш ты ведаць? Расказаць баюся,  
Як быў я ласкі калісь прагавіты  
Боскай на небе, на зямлі — дзяўчыны.  
Смяесцяся, Браце?... Ох, пазнай прычыны.

Я быў студэнтам. Рад вырваўся зь вёскі  
На съвет шырокі з журбою пазнаньня.  
Змогшы сумлевы, пазнаў агонь боскі,  
Што дух мой кінуў ў вечнае змаганьне  
З крыўдай нявольнай, з горкаю бядою,  
Зь мерзлай аблудай, доляй праклятою.

З мудрасці ўсенькай «пяць слоў» навучыўся.  
Зъмест іх — пагляд мой увесь замыкалі, —  
Аб гэтых «словах» пісаць я маніўся  
Мудрую Кнігу... Там-бы вы чыталі  
Першае слова аб «Ім», аб Спрадвечным,  
Ў праяве быту свайго безканечным.

Дзяржаўная  
бібліятэка БССР  
імя У. І. Леніна

Другое слова «Людзтвом» называю.  
Трэцяе «Языняй»: сам сябе пісаці  
Я там маніўся... Ах, прыпамінаю  
Ход мае думкі: думаў называці  
Сябе ды зь — ёю — «чалавекам цэлым»:  
У Любасьць — Ідэю верыў сэрцам съмелым.

Слова чацьверта звалася «Народам».  
У гэтым слове хацеў я азначыць,  
Што дзікім мечам, ці граніцай — зводам  
Души народнай нельга перайначыць.  
Пятае слова «Вечнасць» рысавала, —  
Над шчасьцем быту людзкога гадала.

Вясною ранней адзьдзел Кнігі першы  
З души пламеннай крывёй быў пісаны:  
Кожнае слоўца і усенькі вершы  
Начой бязсоннай былі размышляны...  
Краска вясною съніць усьцяж аў сонцы,  
Але — й за краскі... плацяцца чырвоныцы!

---

## 2. Л Е Т А.

Чарку дай, Браце... Ня туды я еду...  
Розум мой кволы цяпер стралянуўся  
Цяжкім ўспамінам. — Агарнуў я веду  
Тагды умела, а дух мой прачхнуўся  
І воляй дужай здабываў адразу  
Правы сусьвету — правы без адказу.

Розум мой біўся з думкаю адною,  
Што сэрца неяк наўзгад дыхтавала:  
Ці жыці трэба навек сіратою  
Адным на съвеце, ці каб дапаўняла  
Лёс мой жыцьцевы любая дзяўчына,  
Спрадвечнай «язьні» маей палавіна.

Як я ўлюбіўся — сам добра ня знаю!  
Толькі ня меў я адгэтуль спакою, —  
І днём і ночай над тым размышляю,  
Хто яна, где, за каторай гарою...  
Раз яе відзеў на адным гуляньні  
І цяпер думаў толькі аб спатканьні.

Лёс пашчасыліў, пазнаў яе блізка,  
Скора здружыўся і мог згаварыцца.  
Слоўца па слоўцу, пагнаў нас вятрыска  
І пачалі мы шмат шчыра любіцца, —  
І душы нашы адну песнью зналі,  
А сэрцы нашы сонцам адыхалі.

Відзелісь часта, жыці было трудна  
Ў доўгай разлуцы. Кончыўши заняткі  
Ишлі мы, гдзе сонца нам съвяціла цудна,  
І гдзе зьбіралісь з ваколіц дзяўчаткі  
Краскі зрываці, як калі купаці  
Ножкі і грудкі і — песні пяяці.

Заходы сонца нас тады дзівілі;  
Рыбку дзяўчатам лавіць памагалі,  
У цёмнай ночы зоркі мы малілі,  
З дрэўцам і траўкай аб шчасці шапталі;  
Месяц дзівіўся нашаму бадзянню  
І багаславіў шчыраму каханню.

Аб чым найболей тады гаварылі?  
Ўсё з мае Кнігі: «Бог»—«Шчасце Людзкое»,  
«Любоў» і «Вечнасьць» у вадно злучылі,  
«Народу» мейсца далі немалое;  
Было нам добра жыць ў ціхой улудзе,  
А то й запраўды ў незгаданым цудзе.

Як першы зоркі свой твар уяўлялі,  
Мы йшлі да рэчкі; дзівы аглядалі,  
Ракі лавілі, бучы застаўлялі,  
Як дзеці съмешна ў вадзіцы гулялі —  
І раскладалі агоńчык маленъкі,  
Рыбку варылі і пяклі апенькі.

І так мы лета правялі шчасльва.  
Матка прырода была нам апека.  
Ніводна думка прыземна тужліва  
Ня трула сэрца «нас двух» — чалавека:  
Любоў спрадвечна «нас двух» заручыла,  
Ночка і месяц навек пажаніла.

---

### 3. В О С Е Н Ь.

Вечер быў востры, вязлая дорога.  
Неба балотны расьцягала хмары.  
Пуста наўкола, ні духа жывога.  
Поле, гнілы крыж. Ля дарогі чары  
Якіясь піша чыйсь сълед на балоце,  
Ні зьвера ні птушкі ня чуваць ў чароце.

Еду дамоўкі, трэ' дакончыць дзела  
Не пустамельлем, а жывым парадкам.  
Дома работа усенька насыпела:  
Парыдак ў хаце ёсьць шчасьця задаткам.  
Кончыў навуку, гаспадарыць трэба  
І сваёй мілай прыхіліці «неба».

Ўсё прыгатую і можна на зімку  
Зь ёю прыехаць дзяліці лёс долі.  
Дом во ўжо новы, тут з маёй дзяўчынкай  
Буду я жыці; хай знае даволі,  
Што яе бытам розум мой трывожу:  
Шчасьце ўдзяржаці да съмерці варожу...

Дарогай струджан, заснуў як забіты  
Сном скамянемым, аж мне цяжка стала.  
Была ўжо поўнач... Раптам потам зыліты  
Віджу я зъяву: «яна» уміфала!...  
Над ложам ейным мужчына схіліўся,  
У грудзі двявоцкі як вужак упіўся...

Я разбудзіўся і спалохлы姆 зорам  
Ўкруг азірнуўся. Ночка прасвятлела  
І месяц чисты сьвяціў ясакорам,  
Што страж дзяржалі ля хаты самлелай  
Сном спрацаваным. Як ў плюстры дзяўчына  
Адбіўся ў лужы ў двары пад калінай...

Жах сэрца съціснуў мне. Ня сну я баюся,  
Але якогась прачуцьця дзіўнога:  
Штось зь «ёю» будзе... Сон-жа той здаваўся  
Дзіўны мне надта і з боку другога, —  
Гдзе твар я відзеў гэтага мужчыны,  
Што гадам ўшіўся да маёй дзяўчыны?!

Ён мне знаёмы, але скуль ня знаю.  
Брунэт высокі, два зубы зламаны,  
Пахне памадай... ня прыпамінаю ..  
На дзьве паловы волас расчасаны,  
На грудзёх знак якісьціка носе —  
Знаёмы мне ён, ці можа здалося?

О восень, восень — съмерці уяўленьне,  
Восень пажоўкрай прыроды грабніца,  
Восень поэта ў засьвет лятуценьне,  
Восень запеваў вятраных тайніца...  
Колькі ты свежых магіл адчыняеш,  
Колькі ты сълёзаў горкіх разъліваеш!...

Сумам мне сэрца яна уквяліла  
Ад тэй во ночы, калі ледзь жывая  
Люба здалася.. Ах, нейкая сіла  
Ёсьць гдзесь над намі, што асьцерагае...  
Я мушу ехаць назад неўспадзейна,  
Бо затужуся дома безнадзейна.

---

#### 4. ЗІМА.

Вагон. Праз вокны, як у дэйўнай раме,  
 Бягуць парадкам лес і мёртва ніва.  
 Сонца зънячэўку нехаця загляне,  
 І, азірнуўшы падарожных крыва  
 За іх някемства, вочы закрывае  
 Хмарай-хусьцінай, або ў лес зъбягае.

Сонны іх твары, гаворка ляніва,  
 І бразг калёсаў нейкі такі жудкі,  
 І погляд часта відаць палахлівы,  
 І сон іх нейкі так трывожна чуткі;  
 Прэцца машына неяк пярунліва,  
 То парай чмыхне—сьвісъне агіліва.

Сталі. Праз вочы змучаны з прасоньня  
 Бачу я нейку новую фігуру:  
 Прысеў на лаўцы, глянуў праз ваконьне,  
 Ўсіх азірае, папіросу кура...  
 І раптам чую сваё я іменьне,  
 На жах няясны і разам зъдзіўленьне:

«Сяброчку—братка! Не пазнаў, дальбог-жа...  
«Ня помніш школы у Гайскім павеце?  
«Ах, як век гэты зъмены ў твары множа,  
«Як съмешна зманна на гэтым тут съвеце...»  
| дай так далей прошласць ўспамінаці,  
Адно хваліці, другое ругаці.

Быў—кажа— ў войску.. Вясёла жылося,  
Хоць было цяжка як жылі «у полі».  
Цяпер нічога больш не асталося,  
Як ажаніцца, бо гуляць даволі...  
«Цяпер зъ дзяўчынкай трэба развітацца,  
«Узяць сабе жонку і за дзела брацца.

— А гдзе-ж дзяўчына? — нясьмела пытаю.  
— «Э, доўга баяць. Жыў зъ ёю дзяцінна...  
«Еду, успомнець — сама узывае...  
«Ты прыйдзеш заўтра у раннай гадзіне  
«Нагаварыцца, ўспомнеці старое,  
«Ты нешта церпіш! Цябе супакое».

Так гаманіў мой знаёмы ваяка,  
А мне здалося, што я не надарма  
Зъ ім у вагоне спаткаўся аднака:  
Лёс нам здарае вельмі гаспадарна...  
Позна вярнуўся, лёг адразу спаці  
З думкаю заўтра мілу павідаці.

Сон быў спакойны, як райскай нядзелі.  
Сыніў, што зь ёй разам краскі мы зрывалі,  
Што каля рэчкі удваіх сядзелі,  
Што кветкі разам у ваду кідалі,  
Што адна толькі патанула кветка  
І штось сказала накшталт: «малалетка!»

Зямелька зрана акрылася сънежкам,  
Як гаспадыня зімачку спаткала  
На-поў гасцінна, а на-поў з усмешкам.  
І ўжо пакоі дзе жыць паказала.  
Устаў я можа крышачку зарана,  
Але што-ж зробіш з душой разыгранай!

Думаю: Люба йшчэ ўстаць не захоча,  
Сон ёй трывожыць гэты раз ня буду, —  
Йду да ваякі, хай мне пабалбоча  
Аб нашым прошлым: адгоне прыблуду  
Журбу сваёю насьмешкай з жанчыны,  
Казаў-бы «грэхам яна ёсьць мужчыны».


Сяброк мой шустры увайшоў ціхеняка.  
Быў ўжо адзеты, пробаваў гітары.  
— «Эх, меў ў руках я ўжо яе даўненяка,  
«Але—пст! Ціха,—там у мяне «чары»!  
«Крышку замнога дзялӯчыначка піла,  
«І чарка хітра з ног яе зваліла.

Сказаўшы гэта, прачыніў ён дзъверы...  
На софе мяккай ляжала дзяўчына!  
Грудзі адкрыты, твар як-бы з паперы  
Бледы і гідкі (і ня без прычыны)...  
Над целам сонным сяброк мой схіліўся,  
Цалункам прагным ёй у грудзі ўпіўся...  
  
Зусім ня помню, што са мной зрабілася...  
Як бязпрытомны я глядзеў праз дзъверы...  
Яна! Так! Люба!... Навет прабудзілася  
І вочы ейны сумныя бязь меры...  
Стралою рынуў адтуле я вонкі,  
За думкай страшнай пабег наўдагонкі.  
  
Хапіў рэвольвэр і ляцеў да рэкі,  
Гдзе ў сyne мы кветкі сёдня пакідалі.  
Рэчка замерзла. А маей уцекі  
Тутка, здаецца, груганы чакалі:  
Зь лесу ўзнялася іх грамада цэла  
І крыкам злосным ў неба загрымела.  
  
Як труп у тое я месца зваліўся,  
Гдзе мы калісьці агонь раскладалі, —  
Біў сабе грудзі і съязьмі заліўся...  
Раптам рэвольвэр адкінуў найдалей,  
Бо съмех шалёны хапіў з тэй прычыны:  
Што «шлях з жанчынай ёсьць грэхам  
[мужчыны].

Цяпер ня знаю, гдзе яна, што зь ёю:  
Пашто крывавіць—рану свайго сэрца?  
Часам здаецца, што яна маёю  
На векі будзе, хоць-бы ў паняверцы.  
Так кажа сэрца, а разум рагоча...  
Чарку дай, Браце! Нап'юся ахвоча.




251723



Чуб

Бел. 1994 г.





B0000004 1674 10